

Інстытут Вялікага Княства Літоўскага
03.02.2013

Прэмія імя Ю. Бардаха, заснаваная Інстытутам ВКЛ

Прафесар Юліюш Бардах (1914–2010), выбітны польскі і літоўскі гісторык, адзін з самых вядомых навукоўцаў гісторыі Вялікага Княства Літоўскага з асобай увагай на гісторыю палітычнага ладу і палітычнай думкі. Актыўны прыхільнік захавання добрых навуковых стасункаў на абшары былой Рэчы Паспалітай (Польшча, Літва, Беларусь, Украіна). Пачаўшы з выдатнага старту ва Універсітэце Стэфана Баторыя ў Вільні, дзе ён падрыхтаваў і ў 1938 годзе апублікаваў працу аб прыняцці заканадаўства ВКЛ ў XV–XVI стст., усё сваё жыццё быў верны праблематыцы даследавання ВКЛ. Выбітнай працай Ю. Бардаха з’яўляецца падрыхтаваная пад яго агульнай рэдакцыяй пяцітамовая сінтэза “Гісторыя дзяржавы і права Польшчы”. Даследчыкі гісторыі Літвы дагэтуль не абыходзяцца без такіх прац Юліюша Бардаха, як “Пра даўнюю і нядаўнюю Літву” ці “Літоўскія статуты і рымскае права”.

Бібліяграфія публікацый Ю. Бардаха ахоплівае больш за 600 найменняў, сярод іх, акрамя некалькі кніг, сотні даследаванняў і навуковых артыкулаў, у тым ліку і на замежных мовах. Ю. Бардах адыгрываў асабліва важную ролю ў шматлікіх навуковых інстытуцыях, міжнародных арганізацыях і аб’яднаннях. Быў сябрам: адной з найстарэйшых акадэміяў ў свеце – Нацыянальнай Акадэміі Лінчэі ў Рыме (1974), Міжморскай Акадэмія навук у Катанні (1982) і інш.

Пазіцыя і навуковы аўтарытэт Ю. Бардаха ў краіне і за мяжой вызначаецца таксама атрыманымі ім айчыннымі і замежнымі навуковымі ўзнагародамі. Асаблівае месца тут займаюць ганаровыя доктарскія ступені: Лодзінскага ўніверсітэта (1995), Варшаўскага ўніверсітэта (1996), Віленскага ўніверсітэта (1997), аднаўленне доктарскай ступені ў Ягелонскім універсітэце (у 50-годдзе ў 1999 г.), а таксама ўзнагарода Фонда імя Альфрэда Южыкоўскага ў Нью-Ёрку (1983) за жыццёвыя навуковыя дасягненні па гісторыі палітычнага ладу і права Польшчы і Цэнтральна-Усходняй Еўропы.

Правілы

Прэмія Ю. Бардаха, заснаваная Інстытутам Вялікага Княства Літоўскага (далей: Прэмія) будзе прысуджацца за доктарскія або магістэрскія (або эквівалентныя) працы, прысвечаныя ідэям і гісторыі ВКЛ.

1. Прэмія накіравана на заахвочванне правядзення даследаванняў па спадчыне ВКЛ, яго дзяржаўнай, прававой і культурнай традыцыі.
2. Прыярытэт будзе надавацца тэмам, якія тычацца дзяржаўнай, прававой і культурнай традыцыі ВКЛ, праявам ідэі ВКЛ у XIX і XX ст., а таксама тэмам, прысвечаным гісторыі, па меншай меры, адной з дзяржаў з абшару былога ВКЛ, – Літвы, Польшчы, Беларусі, Украіны.
3. Паведамляем, што працы для Прэміі могуць ахопліваць розныя сферы гуманітарных навук: гісторыі, паліталогіі, гісторыі мастацтваў, філалогіі, сацыялогіі, гісторыі права і палітычнага ладу, геаграфіі.
4. Прэмія можа быць нададзена грамадзяніну любой краіны, які прадставяць доктарскую або магістэрскую працу (як паведамлялася, могуць быць і іншыя эквівалентныя дыпломныя працы). Апошні тэрмін падачы прац – 30 верасня 2013 г.
5. Для першай Прэміі могуць быць прадстаўлены працы, напісаныя ў перыяд з 26.01.2010 да 2013 года. Для Прэміі ў наступныя гады, пачынаючы з 2014 года, працы не могуць быць старэйшыя за напісаныя на працягу апошніх двух гадоў.
6. Працы для Прэміі могуць быць прадстаўлены самім кандыдатам або ўстановай (кафедра, факультэт, навуковы цэнтр і інш.) пасля атрымання згоды кандыдата.
7. Паведамляем, што для Прэміі працы могуць быць напісаны на літоўскай, польскай, беларускай, украінскай, а таксама рускай або англійскай мове.
8. Апошні тэрмін прадстаўлення прац – 30 верасня кожнага года. Электронная версія працы, меркаванне заяўніка (для доктарскіх і магістэрскіх прац) і рэцэнзента (толькі для магістэрскіх прац) павінны быць накіраваны на адрас: rustisk@centras.lt.
9. Пераможцаў – першае, другое і трэцяе месца – абярэ навуковая камісія, прызначаная інстытутам ВКЛ.
10. Цырымонія ўзнагароджання будзе адбывацца ў Коўне ў лютым кожнага года.
11. Дадатковую інфармацыю глядзіце на сайце Інстытута ВКЛ (www.ivkl.lt) альбо +370 686 31146, rustisk@centras.lt (Русціс Камунтавічус).